

*Міраслаў Грох (Прага),
прафесар Карлавага універсітэту*

Нацыя як прадукт сацыяльнай камунікацыі?

**(да праблемы парабання чэшскай і беларускай
“мадэлей” нацыянальнага Адраджэння)**

Пры парабанні працэсаў фармавання нацыі ў Чэхіі і Беларусі мы павінны пазбягаць павярхойной сінхроннай кампаратывістыкі. Безумоўна, не трэба вялікіх намаганняў, каб даказаць, што, напрыклад, каля 1900 г., г.зн. напачатку фазы “Б” беларускага руху, чэская нацыянальнае жыццё было значна больш развітым. У адрозненне ад беларусаў чэская нацыя ўжо ўяўляла сабой цалкам сформаваную супольнасць з уласнай акадэмічнай элітай, буржуазіяй і г.д. Гэты факт ніхто не можа падвергнуць сумненню, аднак для тлумачэння прычынаў, узаемасувязяў і асаблівасцяў беларускага руху ягоная інфармацыйная каштоўнасць будзе вельмі нізкай.

Калі мы хочам, каб парабальны аналіз меў навуковы эффект, нам прыйдзецца адмовіцца ад сінхроннасці і парабаноўваць абодва рухі не храналагічна, а ситуацыйна. У дадзеным выпадку прадметам парабання будзе з’яўляцца пачатак перыяду нацыянальнай агітацыі, г.зн. пераходу ад навуковага і рамантычнага інтарэсу (фаза “А”) да нацыянальна ангажаванай фазы “Б”. Толькі ў гэтым выпадку можна паспрабаваць даказаць на пытанне, чаму нейкая група людзей вырашила пачаць патрыятычную агітацыю, г.зн. прапанаваць новую нацыянальную ідэнтычнасць прадстаўнікам “уласнай” этнічнай групы.

Выкарыстоўваючы тэрмін “адраджэнне”, не трэба забываць пра яго метафарычнасць. Уяўленне пра існаванне нейкай карэннай нацыі, якая “спала” і якую было неабходна абудзіць і адрадзіць, належыць да балаstu, пакінутага нам у спадчыну 19 ст., з якім мы павінны развігацца. Да пачатку нацыянальных рухаў не існавала ні чэская, ні беларускай сучасных нацый. Існавалі толькі этнічныя групы (іх называюць або тэрмінам “ethnos”, або “ethnie”), прадстаўнікі якіх мелі больш ці менш высокую ступень у сведамленні сваёй адметнасці. У адпаведнасці з гэтым брытанскі сацыёлаг Энтані Сміт адзначае два супрацьлеглыя тыпу “ethnie”. Першым тыпам этнічнасці была група, якая звонку характа-



Прафесар Карлавага універсітэту Міраслаў Грох (Прага)

рызвалася як своеасаблівая і адрозная ад іншых. Разам з тым яе прадстаўнікі не ўсведамлялі ўласнай адметнасці і іншым разам нават не мелі агульнапрынятага і замацаванага этоніма. А вось этнічную супольнасць складалі людзі, якія мелі этнонім, уяўленне пра агульнае падобжданне, валодалі элементамі калектывнай памяці, а таксама ўсведамлялі ўласную сувязь з пэўнай, хоць, магчыма, яшчэ не дакладна вызначанай тэрыторыяй.

Ужо тут можна заўважыць першае адрозненне: у той момант, калі чэхі напярэдадні нацыянальнага руху ўяўлялі сабой этнічную супольнасць, беларускае насельніцтва знаходзілася недзе на мяжы пераходу ад этнічнай групы да этнічнай супольнасці. Гэтая розніца была істотнай для ўспрыняцця насельніцтвам зневінімпульсаў, пасрэднікам якіх з'яўлялася сацыяльная камунікацыя. Мы будзем удзяляць асноўную ўвагу гэтаму фактуру не толькі таму, што праблеме сацыяльнай камунікацыі ў існуючай літаратуры ўдзяляецца недастатковая ўвага, але перш за ўсё таму, што менавіта ў гэтай сферы трэба шукаць ключ да тлумачэння прычынаў “спазнення” беларускай нацыянальнай агітацыі.

Больш чым паўстагоддзя таму амерыканскі палітолаг чэшска-жыдоўскага паходжання Карл Дойч апублікаваў кнігу “Nationalism and Social

Communication", у якой ён ахарактарызываў сучасную нацыю як супольнасць людзей, якіхаб'ядноўае "камплементарнасць сацыяльнай камунікацыі" і ў выніку – "камплементарнасць сацыяльных і гаспадарчых прыярэтыстаў". Прыкметай такой камплементарнасці, на думку даследчыка, з'яўляецца здольнасць і магчымасць больш эфектыўнай камунікацыі з прадстаўнікамі адной вялікай сацыяльнай групы (у дадзеным выпадку ўласнай), чым з тымі, хто знаходзіцца за яе межамі. К.Дойч быў упэўнены, што інтэнсіўнасць і камплементарнасць камунікацыі можна вызначыць колыкаснымі паказчыкамі яе складовых, да якіх даследчык адносіў перш за ўсё гарызантальную (міграцыя ў пошуках працы) і вертыкальную сацыяльныя мабільнасці, узровень адукациі і ўздел у грамадскім жыцці.

Ідэя К.Дойча заставалася невядомай некалькі дзесяцігоддзяў. Толькі пачынаючы з 60-хгг. мінулага стагоддзя яна аказалася запатрабаванай. Я належала да ліку тых першых гісторыкаў, якія пачалі выкарыстоўваць канцепцыю сацыяльнай камунікацыі ў якасці падставы для тлумачэння сацыяльнай базы і складу нацыянальных рухаў. Аднак амаль адразу я ўсвядоміў слабыя месцы гэтай тэорыі.

Па-першае, яе можна выкарыстоўваць толькі ў дачыненні да перыяду, які папярэднічае з'яўленню сучасных масмедиаў – тэлебачання і радыё. Разам з імі з'явіўся цалкам іншы тып распаўсюджвання інфармацыі, які характарызуецца не толькі надзвычайнай інтэнсіўнасцю, але таксама шырокімі магчымасцямі для маніпуляцый адборам і апрацоўкай гэтай інфармацыі.

Па-другое, поспех альбо няўдачу нацыянальнага руху немагчыма растлумачыць выключна з пункту погляду большай альбо меншай ступені інтэнсіўнасці сацыяльнай камунікацыі, паколькі важным і вызначальнымі для нацыянальнай ідэнтычнасці з'яўляюцца таксама змест і моўная форма інфармацыі, якая, аднак, паstryраецца дзякуючы той жа самай сацыяльнай камунікацыі. Так, напрыклад, інфармацыя пра лепшую апрацоўку глебы, развядзенне плолаў не з'яўляецца істотнай для нацыянальнага руху, але інфармацыя таго, кшталту набывае нацыянальна-мабілізуючае значэнне, калі, напрыклад, прадстаўляе нейкага святога як нацыянальнага святога або звязтаеца да публікі на "роднай" мове.

Па-трэцяе, камунікацыя не з'яўляецца абстрактным паняццем, якое існуе па-за грамадскім падзелам працы, а гэта значыць, што яе ўплывы абумоўленыя сацыяльнай сітуацыяй. Таксама трэба ўлічваць і тое, каму адрасаваная інфармацыя. Напрыклад, інфармацыя, якая датычыць умоваў прамысловасці і збыту, важная для прадпрымальнікаў, аднак яна не адыграе камунікатыўнай ролі паміж рабочымі або паміж сялянамі. Не менш важна, хто з'яўляецца носьбітам інфармацыі. Актыўны абмен

інфармацыйяй паміж чыноўнікамі можа не паўплываць на камунікацыю шырокіх калаў насельніцтва.

Мэтаю дадзенага артыкула не з'яўляецца тлумачэнне працэсу фармавання нацыі ў беларускіх умовах. Пакідаю гэтую проблему больш кваліфікованым спецыялістам. Хачу толькі звярнуць увагу на некаторыя даследчыя магчымасці і падумаць над tym, у якой ступені мы можам выкарыстоўваць фактар сацыяльнай камунікацыі пры тлумачэнні нацыянальнага руху і, асабліва яго “беларускай мадэлі” ў кантэксле з іншымі нацыянальнымі рухамі ў Еўропе і перш за ўсё ў параўнанні з чэшскім нацыянальным рухам, які знаходзіцца на “супрацьлеглым полюсе” тыпалогіі працэсу фармавання нацыі. Я паспрабую праверыць і даказаць тэзіс, што асноўная розніца паміж чэшскім і беларускім нацыянальнымі рухамі – па перыядызацыі, інтэнсіўнасці і харектару – заключалася ў ступені інтэнсіўнасці і камплементарнасці сацыяльнай камунікацыі. Гэты тэзіс зыходзіць з маіх ранейшых даследаванняў і заснаваны на tym факце, што чэшскі нацыянальны рух, які разгортаўся ва ўмовах развітой сацыяльнай камунікацыі, з'яўляецца адным (але не адзінным) з прыкладаў надзвычай паспяховага і ранняга фармавання сучаснай нацыі з непануючай этнічнай групой.

Амаль адначасна ў той жа самы перыяд, г.зн. на рубяжы 19 ст. нацыянальная агітация (імкненне да мэтанакіраванага распаўсюджвання нацыянальнай ідэнтычнасці) пачалася толькі сярод венграў, нарвежцаў і грэкаў. У параўнанні з імі беларускі нацыянальны рух, які адбываўся ва ўмовах вельмі нізкага ўзроўню сацыяльнай камунікацыі, належыць разам з македонскім, албанскім і галісійскім да найболыш запозненых. Ці выпадкова?

Варта пералічыць асноўныя складовыя сацыяльнай камунікацыі. Пры кампаратывісцкім аналізе нацыянальных рухаў мы можам выкарыстоўваць іх у якасці крытэрыяў параўнання.

1. Элементарны формай камунікацыі з'яўляецца звычайнія міжрабочыя адносіны ў межах звычайнага падзелу працы ў жыллі. З гэтай формы аўтаматычна вырастала больш высокая інтэнсіўнасць камунікацыі ў гарадах і ў месцах з больш высокай ступенню грамадскага падзелу працы;

2. Камунікацыя, якая ажыццяўлялася і кантролівалася традыцыйнай царквой падчас набажэнстваў і ў штодзённым жыцці прыходу;

3. Адносіны з установамі, а менавіта з органамі мясцовай адміністрацыі (памешчыцкай) альбо з органамі дзяржаўнага кіравання;

4. Вайсковая служба, якая з'яўляецца своеасаблівай, але, tym не менш, вельмі эфектыўнай складовай адносінаў з дзяржавай і tym самым фармавання ідэнтычнасці;

5. Распаўсюджванне пачатковай адукцыі і звязанай з ёй пісьменнасці, г.зн. распаўсюджванне ўмення чытаць і пісаць;
6. Міжасабовыя адносіны на мясцовым рынку, значэнне якіх залежала ад колькасці наведванняў;
7. Самастойная (асабліва гандлёвая) прадпрымальніцкая дзейнасць і звязаная з ёй мабільнасць, якая парушала межы маёнтку або мясцовага рынку;
8. Існаванне перыядычных выданняў ды іншай друкаванай прадукцыі на мове нацыянальнага руху;
9. Вышэйшая адукцыя (гімназіі, універсітэты);
10. Рэгулярныя падарожкі ў пошуках працы (калі такая магчымасць існавала).

Калі мы выкарыстаем гэтыя паказчыкі як крытэрыі парашуннага ролі сацыяльной камунікацыі ў чэшскім і беларускім нацыянальных кружках, то атрымаем даволі контрастную карціну, якая будзе карыснай пры тыпалагізацыі абодвух рухаў у ўсходнеславянскім кантэксле.

Здаецца, што першы крытэрый не павінен істотна адрознівацца ў чэшскім і беларускім выпадках. Але, калі пад міжасабовымі адносінамі мы будзем разумець не контакты падчас працоўнай дзейнасці, а выключна контакты ў грамадскіх месцах, то адразу ўзнякае проблема колькасці падобных сустрэч. Калі пакінем без увагі контакты ў царкве, то акажацца, што да грамадской прасторы старой вёскі належалі, па-першае, корчмы, а па-другое, народныя святы, як правіла прымеркаваныя да рэлігійных. Тут можам толькі паставіць задачы для даследчыкаў альбо пытанні для дыскусіі: Наколькі шчыльная была сетка корчмаў і шынкоў на тэрыторыі Беларусі? Якую функцыю выконвала вясковая карчма (шинок)? Наколькі часта адбываліся народныя святы? Якія харектары яны мелі? (у чэшскай традыцыі – гэта паломніцтва, масленіца, крыжовы ход) Яшчэ больш важную ролю адыгрываў тып вясковай забудовы, колькасць паселішчаў, а таксама, верагодна, іншы тып сям'і. Напрыклад, тып чэшскай парнай сям'і вызначаў колькасць рэгулярных контактаў паміж сваякамі, асабліва ў выпадку сямейных святаў (хрэсьбіны, вяселле). У сувязі з міжасабовымі контактамі неабходна ўлічваць шчыльнасць насельніцтва і прыродныя ўмовы. Міжасабовыя контакты ў шчыльна населеным раёне з добрымі шляхамі, безумоўна, былі больш рэгулярнымі і частымі, чым у мала населенай горнай або балоцістай мясцовасці.

Каму нікагэ, апасродкаваная ду хоўным і асобамі, у Чэхіі была звычайнай з'явай. Рэгулярнае наведванне набажэнстваў у пачатковы перыяд нацыянальнага руху ўсё яшчэ не фармальна кантралявалася святарамі і “грамадской думкай” вяскоўых жыхароў. Царкоўная арган-

ізацыя была краёвай, чэшскай. Яна мела ўласных “нацыянальных” святых. Святыя ў сваёй большасці належалі да чэшскага этнасу. Мовай набажэнства была лацінская, але казаннічыталіся па-чэшску. А вось у беларускай вёсцы царква была праваслаўнай, а значыць расейскай. Таму ўзнікаюць пытанні, якім было пахджанне праваслаўных святоў? Якой мовай яны карысталіся? Якое значэнне мела казанне праваслаўнага звязатара ў пароу ненні з каталіцкім? Мяркую, што ў выпадку Беларусі важную ролю адыгрываў той агульнавядомы факт, што ў зровені адукцыі праваслаўнага кліру быў ніжэйшым, чым у каталіцкага. Тоё ж можна казаць пра ўзровень і якасць перадаваемай інфармацыі. З улікам таго, што частка беларускага насельніцтва была каталіцкага веравызнання і арыентавалася на польскі касцёл, варта таксама пастаўіць пытанне, якую ролю ў беларускім нацыянальным руху адыгрываў фактар канфесійнага расколу?

Няма неабходнасці праводзіць спецыяльныя даследаванні, каб сцвердзіць, што адміністрацыйная сістэма, а значыць і бюракратызацыя ў Габсбургскай імперыі ішчэ ў дарэвалюцыйны перыяд была больш развітая, чым у царскай Расеі. Па гэтай прычыне “простыя людзі” часцей контактувалі з адміністрацыйнымі органамі. Пры гэтым варта адзначыць, што чэшскі этнас уключаў сярэдняе і ніжэйшыя колы гарадскога насельніцтва, якія даволі часта контактувалі з адміністрацыяй, а беларускі этнас амаль цалкам складаўся з сялянства.

Ролю вайсковай службы можна парашаць з працай, паколькі тып войска ў Імперыі Габсбургаў напрыканцы 19 ст. істотна адрозніваўся ад тыпу расейскага войска. Тым не менш можна сцвярджаць, што ў аўстрыйскім войску салдат атрымліваў значна больш інфармацыі пра сваю зямлю. Пэўнае значэнне меў таксама моўны бок камунікацыі ў войску. У Габсбургскай імперыі, пачынаючы з перыяду праўлення Марыі-Тэрэзы, імкнулася да таго, каб афіцэр мог паразумецца з салдатам, які не ведаў нямецкай мовы. А вось у расейскім войску, відавочна, былі ўпэўненыя, што беларускі “маларускі” салдаты разумеюць расейскую мову.

Агульнавядомая розніца ва ўзроўні пісьменнасці ў Расеі і ў заходній частцы Габсбургскай імперыі. Калі ў Чэхіі непісьменныя былі хутчэй выключэннем, у беларускай вёсцы яны складалі пераважную большасць. Пэўную ролю адыгрывала таксама адсутнасць гарадскога асяродку. З пэўнай долій рызыкі можна выказаць меркаванне, што ўзровень пісьменнасці на тэрыторыі Беларусі ў момант пачатку нацыянальнага руху прыблізна адпавядаў узроўню пісьменнасці ў Чэхіі напярэдадні рэформаў Марыі-Тэрэзы, а ў перыяд разгортання нацыянальнага руху ў Чэхіі ўменне чытаць і пісаць было больш пашырэным, чым у

той жа перыяд на тэрыторыі Беларусі. Таксама неабходна ўлічваць, што ў фармаванні нацыянальнай ідэнтычнасці розную ролю адыгрывала пісьменнасць, атрыманая ў пачатковай школе, дзе навучанне вялося на роднай мове вучняў (што было ў Чэхіі), і там, дзе дамінавала чужая мова, у беларускім выпадку – расейская.

Рэгулярныя рынкавыя адносіны ў гарадскім асяродку былі звычайнай з'явай. Гэты факт у сувязі з раней названымі прычынамі меў, безумоўна, вялікае значэнне для Чэхіі. Чэшскія вясковыя жыхары ўжо пачынаючы з 18 ст. (калі не раней) рэгулярна наведвалі мясцовыя, гарадскія рынкі. Іх наведванне не абмажоўвалася звыклым абменам таварамі. Яго неад'емнай часткай былі контакты з людзьмі, якія жылі ў аддаленых мясцовасцях. Месцам контактаў апрач рынку была яшчэ і карчма. У пераважнай большасці гарадоў цэнтральнай Чэхіі сярод рамеснікаў і дробных гандляроў пераважала чэшская мова. Падчас контактаў вясковыя жыхары даведваліся пра падзеі ў аддаленых вёсках, пра якія ў сваіх родных мясцовасцях маглі атрымаць інфармацыю толькі ад святара.

На тэрыторыі Беларусі, наколькі мне вядома, рэгулярнае наведванне рынку не было звыклай з'явай (нават не існавала такіх рынкаў). Абмен таварамі адбываўся дзякуючы перакупшчыкам, якія гэта рабілі непасрэдна ў вёсках. З улікам таго, што найчасцей гэта былі жыдоўскія гандляры, няма падставы сцвярджаць, што яны былі носьбітамі неафіцыйнай інфармацыі. Да таго ж большасць насельніцтва гарадоў альбо мястэчак не былі прадстаўнікамі беларускага этнасу і наватне належалі ў сваёй большасці да праваслаўнай канфесіі. Апошнія, аднак, не з'яўляліся выключнай рысай Беларусі. Падобная сітуацыя мела месца ў Літве і ў галіцкай частцы Украіны.

Гандлёвае прадпрымальніцтва, якое выходзіла па-за межы мясцовага рынку, безумоўна, не з'яўлялася заняткам чэшскіх сялянаў (калі не браць у разлік “далёкія фуры”). Аднак з прадпрымальніцкай дзейнасцю жыхароў чэшскіх гарадоў і мястэчак мы сустрэкаемся ўжо напрыканцы 18 ст., асабліва там, дзе развівалася мясцовая тэкстыльная вытворчасць, як правіла, арганізаваная па прынцыпу “рассеянай мануфактуры”. Звычайна небагатыя чэшскія купцы былі здольныя перадаць заказчыкам, па меншай меры некаторыя веды пра навакольны свет, г.зн. пра “замежжа” і пра “замежнікаў”.

Уменне чытаць для нацыянальнай актыўізацыі не было істотным да моманту пакуль да патэнцыяльных чытачоў не трапіла перыёдыка або іншыя друкаваныя выданні на мове, якую яны разумелі, а інфармацыя, што ўтрымлівалася ў гэтых выданнях, і публікацыі не зацікаўлі іх. У Чэхіі папулярная і рэлігійная літаратура на чэшскай мове выдавалася

бесперапынку ўжо з 16 ст. У 18 ст. пачала выдавацца асветніцкая літаратура, напрыканцы гэтага ж стагоддзя – газеты, а пачынаючы з 20-х гг. 19 ст. – культурныя, сямейныя і літаратурныя часопісы. Падобнае было немагчымым у Беларусі да рэвалюцыі 1905 г. Першыя перыядычным выданнем, якое звярнулася да шырокага кола беларускамоўных чытачоў, была “Наша Ніва”. Друк і распаўсюджванне беларускамоўнай літаратуры сталі масавай з’явай толькі ў пачатку савецкага перыяду.

Доступ да вышэйшай адукацыі на землях Габсбургаў з моманту рэформаў Марыі-Тэрэзы не быў абмежаваны ні паходжаннем, ні (да пэўнай ступені) узроўнем дабрабыту. У сярэднюю школу і універсітэт мог трапіць кожны здольны малады чалавек, калі ён валодаў нямецкай мовай, а бацькі маглі прафинансаваць навучанне альбо з уласных сродкаў, альбо дзякуючы царкоўнай, а пазней і дзяржаўнай стыпендыі. Студэнты, якія не мелі стыпендыі, займаліся рэпетытарствам. Верагодны псіхалагічны бар’ер, які мог перашкаджаць бацькам, што не мелі вышэйшай адукацыі, накіраваць сына на вучобу ўжо даўно быў пераадлены. Сяляне звычайна пасылалі аднаго з сыноў “вучыцца на святара”, г.зн. у духоўную семінарыю. Такім чынам, адпраўка вясковых дзяцей на вучобу была звычайнай з’явай.

Рызыкну сцвярджаць, што для беларускага насельніцтва сітуацыя была цалкам іншай. Вышэйшая адукацыя была недаступнай не толькі таму, што адсутнічалі фінансавыя сродкі. У першай палове 19 ст. навучанне было прывілеем толькі шляхецкіх дзяцей. Да таго ж было цяжка вызваліцца з прыгону. І нават пасля ягонай адмены доступ да вышэйшай адукацыі беларусы атрымоўвалі ў выключных выпадках. Ім заставалася настаўніцкая і духоўная адукацыя, і тая на даволі ніzkім узроўні. Да таго ж асобы з этнічна беларускага асяродку, якія траплялі ва універсітэты Масквы і Пецярбургу, аўтаматычна прымалі (ужо па прычыне моўнай блізкасці) расейскую ідэнтычнасць.

Дзеля дакладнасці трэба дадаць, што адносная “дэмакратызацыя” адукацыі ў Габсбургскай манархіі не была звычайнай з’явай у тагачаснай Еўропе. Вышэйшая адукацыя на працягу 19 ст. была практычна недаступная дзецям, якія належалі да ніжэйшых кулаў грамадства, нават у такіх развітых і ліберальных краінах, як Англія і Францыя. У Скандинавіі доля студэнтаў з вясковых сем’яў і сем’яў рамеснікаў таксама была значна ніжэй, чым у Цэнтральнай Еўропе, хоць тут дзейнічаў перш за ўсё псіхалагічны бар’ер.

Падарожжы ў пошуках працы сталі актуальным сацыяльным феноменам толькі з пачаткам індустрыйлізацыі, і іх значэнне для нацыянальнай самасвядомасці іншым разам перабольшваеца. Гэты фено-

мен павінен стаць прадметам канкрэтнага гістарычнага даследавання ў чэшскім і беларускім выпадках.

Таксама трэба ўлічваць аспект сацыяльнага складу. Калі беларускі этнас пражываў перш за ўсё ў сельскай мясцовасці, то чэшскі быў добра прадстаўлены сярод сярэдніх і ніжэйшых холаў гарадскога насельніцтва ў цэнтральнай Чэхіі, г.зн. у гарадах, з чэшскамоўным вісковым наваколлем. Значна вышэйшы ўзровень сацыяльнай камунікацыі ў гарадах азначаў, што ўжо сацыяльны склад насельніцтва ствараў перадумовы для больш хуткага распаўсюджвання інфармацыі ў Чэхіі напачатку 19 ст., чым у Беларусі сто гадоў пазней.

Значэнне ўсіх гэтых крытэрыяў камунікацыі трэба разглядаць у яшчэ адным кантэксце. Як ужо адзначалася, сацыяльную камунікацыю не трэба ўспрымаць як нейкую абстрактную катэгорыю. Камунікацыя азначала перадачу інфармацыі, якая магла быць прынятай і ператварыцца ў істотны фактар нацыянальнай ідэнтыфікацыі толькі ў тым выпадку, калі, па-першае, гэтая інфармацыя датычыла нацыі і ўтрымлівала нацыянальныя аргументы, а па-другое, калі адрасаты маглі яе ўспрыніць. Нацыянальнае свядомае ўздзейнне патрыятычнай інфармацыі залежала ад таго, наколькі яна была прыимальнай і адпаведнай ведам і светаполігу адрасатаў. Інфармацыя ўздзейнічала толькі тады, калі яна хаця б часткова адпавядала вопыту, ведам і стэрэатыпам. Вялікае значэнне мела структура свядомасці адрасатаў і тое, наколькі прыняцце новай інфармацыі было “падрыхтавана” папярэднім інфармацыям.

У гэтым сэнсе чэшская нацыянальная агітацыя ізноў жа аказалася ў лепшай зыходнай сітуацыі. Звычайны чэшскі грамадзянін, які жыў у горадзе або вёсцы, ужо задоўга да пачатку нацыянальнага руху сутыкаўся з інфармацыяй пра тое, што з'яўляецца падданым Чэшскага каралеўства, што пражывае ў Чэхіі або Маравії, і што “яго” зямля мае сярод розных святых уласных “апекуноў” (св. Вацлава, св. Кірылу і Мефодыя і г.д.). Базавая адукцыя, якая паступова распаўсюджвалася дзякуючы рэформам Марыі-Тэрэзы, хоць і была арыентаваная перш за ўсё на трыва́ду (читанне, пісьмо, лік), але ўтрымлівала асноўную інфармацыю пра “радзіму”, у якой маглі прысутнічаць звесткі таксама пра “нацыянальную” гісторыю. Калі чэшская патрыёты прапаноўвалі новую нацыянальную ідэнтычнасць, іх агітацыя ператваралася ў абмен інфармацыяй пра сумесныя вопыты, агульныя пачуцці і жыццёвые пазіцыі. Ва ўмовах самадзяржаўнай Рәсей сітуацыя выглядала цалкам па-іншаму.

Усе гэтыя дадзеныя пацвярджаюць значэнне сацыяльнай камунікацыі як ускоснага фактару фармавання нацыі, г.зн. як элемента, які хоць і не павінен быў мець характар нацыянальнай агітацыі, але павышаў

верагоднасць таго, што гэтая агітацыя будзе паспяховай. Нельга сцвярджаць, што фармаванне сучаснай нацыі, а дакладней, поспех нацыянальнага руху, быў вынікам высокай інтэнсіўнасці сацыяльной камунікацыі. Падобны тэзіс будзе моцным спрашчэннем. Узаемасувязь паміж камунікацыяй і прыняццем нацыянальнай ідэнтычнасці не з'яўляеца просталінейнымі адносінамі тыпу “прычына – наступства”. Гэта пацвярджае ўсходнеславянская гісторыя. Дастаткова звярнуць увагу на падабенства і розніцу некаторых вышэйзгаданых крытэрыяў у гісторыі нацыянальных рухаў.

Калімы звернем увагу на гарадскі асяродак, то ўбачым, што нацыянальны рухі, што раней за іншых уступілі ў фазу агітацыі, пераважна былі рухамі, удзел у якіх у першую чаргу прымалі гараджане – чэхи, нарвежцы, грэкі і венгры. Затое большасць запозненых нацыянальных рухаў знаходзілі сваё апірышча пераважна ў сельскай мясцовасці – літоўцы, эстонцы, латышы, украінцы і, безумоўна, беларусы. Але можна прывесці цалкам адваротныя прыклады. У прыватнасці, сербскі нацыянальны рух, якія быў адным з ранніх, меў пераважна сялянскі склад удзельнікаў, а ў запозненым каталонскім руху дамінавалі гараджане. Рухі, якія па сацыяльнаму складу балансавалі на мяжы вёскі і горада, уступалі ў фазу “Б” у 30 – 40-я г. 19 ст. Гэта датычыць харватаў, славенцаў, фінаў, балгар і фланандцаў.

Вынікі парашуннага крытэрыю адукаванасці альбо пісьменнасці таксама неадназначныя. Высокі ўзровень базавай адукациі дэмантравалі ў ранніх нацыянальных рухах разам з чэхамі нарвежцы, але гэтага не было ў палякаў і венграў. Дастаткова высокі ўзровень пісьменнасці быў у фінаў і славенцаў, тым не менш іх нацыянальны рухпачаўся і дасягнуў поспеху адначасна з менш адукаванымі харватамі. Узровень пісьменнасці ў сербскім руху быў не шмат вышэйшым, чым у запозненага руху ірландцаў, украінцаў альбо беларусаў. У гэтым выпадку трэба таксама ўлічваць сацыяльны склад этнасу. Там, дзе да этнасу належалі сярэднія, вышэйшыя, а таксама гарадскія колы, іхвысокая адукаванасць была відавочнай, чаго нельга сказаць пра большасць сельскага насельніцтва. Гэта датычыць Польшчы, Венгрыі, Каталоніі і Ірландыі.

Будзе памылкай абмяжоўваць сувязь школьнай адукациі і нацыянальнай свядомасці толькі проблемай пісьменнасці. Приняцце нацыянальнай ідэнтычнасці залежала не толькі ад такога тэхнічнага навыку як умение чытаць. Прачытаны тэкст, які прапанаваў падобную ідэнтычнасць, таксама як і вуснае слова, трэба было зразумець. Каб нехта мог прыняць аднолькавую звязлікай сацыяльной групай – нацыяй – ідэнтычнасць, ён павінен быў уяўіць, што належыць да супольнасці людзей, з

пераважнай большасцю якіх ён ніколі не сустрэнецца і ніколі не будзе іх ведаць асабіста. Больш 20 гадоў таму Бенедыкт Андэрсан ахарактарызваў нацыю як “уяўленую супольнасць” (“imagined community”), г.зн. як супольнасць, прадстаўнікі якой здольныя ўяўвіць дадзеную канкрэтную супольнасць у выглядзе абстрактнага паняцця. Аднак гэтая здольнасць не даеца чалавеку ад прыроды. Чалавека трэба навучыць гэтаму тады, калі ён ужо здольны мысліць абстрактна і карыстацца абстрактнымі паняццямі. Дадзеную здольнасць чалавеку дае адукцыя. Толькі людзі, якія наведвалі школу ва ўзросце, здольным да абстрактнага мыслення (г.зн. прыблізна пасля 11-12 гадоў), маглі прыніць агульную з нацыяй ідэнтычнасць. Калі мы будзем улічваць гэтае палажэнне ў нашым парападанні, то ўбачым, што роля школьнай адукцыі ў справе нацыянальнай агітацыі яшчэ больш узрастает (толькі не ў амежавальных рамках звычайнай пісьменнасці).

Здольнасць да засваення абстрактнага паняцця “нацыя” і атаясамлівання сябе з пазначанай гэтым тэрмінам вялікай сацыяльнай групай была звязана з іншай непазбежнай перадумовай нацыянальнай агітацыі (фаза “Б”), якой з’яўлялася здольнасць прыймаць і засвойваць ідэйныя імпульсы, якія паступалі звонку. Іншымі словамі, толькі на пэўным узроўні адукаванасці, па меншай меры, некаторыя прадстаўнікі этнічнай групы маглі прыніць удзел у культурнай трансляцыі інфармацыі пра тое, чым ёсць альбо чым павінна быць нацыя. Тым не менш, гэта не дае падставы сцвярджаць, што ідэя нацыі і “нацыяналізм” з’яўляюцца асноўнымі прычынамі ўзікнення сучаснай нацыі, як лічыў Ганс Кон. Так, напрыклад, у чэшскай самасвядомасці тэрмін “нацыя” існаваў яшчэ ў перыяд позніяга сярэднявечча, а ўжо ў 17 ст. нам вядомыя, па меншай мере, дзве чэшскія дэфініцыі, якія вызначалі нацыю з дапамогай агульнага мінулага, агульнага лёсу і агульнай мовы. У беларускім выпадку падобная паняццйна-лексічная традыцыя адсутнічала. Такім чынам, прызнанне культурнай трансляцыі важным момантам нацыянальнага руху, зусім не азначае, што прыніцце ідэі нацыі аўтаматычна адчыняла шлях да масавай фазы нацыянальнага руху.

Відавочна, што для прыніцця нацыянальнай ідэнтычнасці традыцыйная камунікацыя, апасродкованая рэлігійным жыццём, мела большае значэнне, чым мы звычайна лічым. Моцныя рэлігійныя сувязі, безумоўна, кампенсавалі ніzkі ўзровень урбанізацыі і непісьменнасць непануючага этнасу як у выпадку з сербамі, балгарамі і ірландцамі, г.зн. там, дзе ідэнтыфікацыя з уласнай канфесіяй адначасна адразнівала прадстаўнікоў дадзенай этнічнай групы ад пануючай эліты – асманаў або англічан. Значэнне канфесій для пашырэння адукцыі (што ў меншай ступені ўпłyвало на

непасрэдную нацыянальную мабілізацыю) мы можам канстатаваць таксама ў фінскім і нарвежскім выпадках. Тут варта прыгадаць ранейшы тэзіс наконт таго, што не толькі пісьмовае, але і вуснае распаўсюджванне ідэі нацыі можа быць паспяховым толькі тады, калі прадстаўнікі этнічнай групы здолелі пераканацца ў існаванні “іншых” альбо, калі адукацыя пэўнай часткі прадстаўнікоў даўзенай групы дазваляла ім разумець тое абстрактнае панянні, з якім было звязана існаванне нацыі.

Тым не менш высокая ступень сацыяльной камунікацыі не была толькі перадумовай нацыянальнай мабілізацыі. Пры пэўных умовах яна магла выклікаць асіміляцыйны ёфект. Асіміляцыю можна праілюстраваць прыкладам развіцця паўднёвага Уэльса (таксама можна было б разглядзець прыклад Шатландыі або Лужыцаў). Прамысловасць, якая развівалася ў гэтым рэгіёне з канца 18 ст., патрабавала рабочую сілу і прыцягвала капітал. У слаба заселеным ўсё яшчэ кельцамоўным Уэльсе не хапала рабочых рук. Сюды прыязджалі рабочыя з Англіі (пераважна кваліфікованыя) і рабочыя з Ірландыі (пераважна без кваліфікацыі). Кельцкія рабочыя з Уэльса траплялі ў асяродак, дзе толькі ангельская мова стварала магчымасць сацыяльнага росту, і паступова асіміляваліся. Тым не менш яшчэ на пачатку 40-х г. 19 ст. парламенцкая камісія, якой было даручана выясняць прычыны галечы ў гэтым рэгіёне, у якасці адной з галоўных назвала недастатковае валоданне ангельскай мовай і рэкамендавала поўную англіфікацыю школьнай адукацыі ва ўсім Уэльсе. Ці не з’яўлялася гэта прататыпам (значна больш позніх) асіміляцыйных вынікаў індустрыялізацыі на тэрыторыі Беларусі і, асабліва ў Менску?

Заўважальны таксама “адваротны накірунак” асіміляцыйнага ёфекту сацыяльной камунікацыі. Яе нізкі ўзровень з’яўляўся свайго роду фільтрам, які перашкаджаў асіміляцыі. Прыведзім гэта гэта можна лічыць якраз беларускі выпадак. Нізкі ўзровень сацыяльной камунікацыі, як падаеца, выратаваў беларускую вёску ад асіміляцыі ці ў выглядзе русіфікацыі, ці ў выглядзе паланізацыі. При гэтым трэба адзначыць, што гарадскі асяродак, які, як вядома з гісторыі ўсходнеславянскіх рэгіёнаў, з’яўляўся галоўным фактарам асіміляцыі, у Беларусі (таксама ў Літве і на тэрыторыі заходняй Украіны) аказаў мінімальны асіміляцыйны ёфект. Галоўнай прычинай гэтага было тое, што ядром гарадскога насельніцтва з’яўляліся жыды, якія не мелі ні амбіцый, ні магчымасці юдэйскай аднавіліць асіміляцыю.

У гэтай сувязі ўзнікае пытанне, якую ролю ў нацыянальным руху адыгрывала блізкасць або аддаленасць моваў суседніх этнічных груп? Відавочна, што ўласную моўную адметнасць лягчэй усведамляюць тыя групы, якія не могуць контакцаваць з суседзямі па прычыне поўнай адрозненасці іх мовы або дыялекту ад суседзяў. У гэтым і заключаецца ас-

ноўная розніца паміж сітуацыяй чэшскага этнасу, галоўным суседам і партнёрам якога быў нямецкі этнас (г.зн. носьбіты незразумелай мовы, і становішчам беларусаў). Апошняя суседнічалі пераважна з носьбітамі ўсё ж такі даступных для разумення моваў – расейскай і ўкраінскай. Прыхым на мяжы існавалі пераходныя дыялекты.

Гэтая розніца мае таксама рашаючае значэнне для мадыфікацыі развіцця моўнай сітуацыі ад дыглосіі да білінгвізму. Гэтую мадэль як камбінацыю сущності паміж H(igh) і L(ow) language сканструяваў вядомы соцыолінгвіст Джошуа Фішман. Яна харектарызавала сітуацыю ў поліэтнічнай дзяржаве дамадэрнізацыйнага перыяду. У такой дзяржаве пражывалі носьбіты розных моваў (альбо дыялектаў), з якіх толькі адна знаходзілася ў становішчы літаратурнай і больш-менш кадыфіканай (H-language), іншыя трактаваліся як мясцовыя дыялекты (L-language). Ва ўмовах грамадства дамадэрнізацыйнага тыпу з харктэрным для яго нізкім узроўнем камунікацыі сітуацыя шматмоўя (diglossie) не выклікала ніякіх проблемаў. Разам з ростам сацыяльнай камунікацыі, складовай якой з'яўляліся не толькі адносіны ў гарызантальнай плоскасці, але таксама стасункі з адміністрацыйнымі органамі і памешчыкамі, носьбіты L-language пачалі ўспрымаць сваю моўную адрознасць як гандыкап альбо недахоп. Гэтае адчуванне магло ўзмоцніцца тым, што носьбіты L-language пераставалі ўспрымаць моўную сітуацыю як непазбежнае наступства ўласнага прыгнечанага сацыяльнага становішча, а ацэньвалі як сацыяльную дэградацыю. Відавочна, што адметнасць уласнай моўнай сітуацыі, а, значыць, і моўны гандыкап, больш выразна адчувалі тыя, чыя L-language не з'яўлялася ні дыялектам, ні варыянтам дамінуючай H-language. Тэарэтычна існавала магчымасць ліквідацыі гэтага гандыкапа шляхам засваення афіцыйнай H-language. Пры гэтым месца дыглосіі займаў білінгвізм. Іншая магчымасць, якая, як вядома, реалізавалася, была звязаная з арыентацыяй на стварэнне ўласнай літаратурнай мовы H-language і дасягнення яе прававой роўнасці з дамінуючай мовай. Такім чынам, адкрываліся новы шлях, які з'яўляўся ўскосным прадуктам сацыяльнай камунікацыі і паступова ператвараўся ў нацыянальны рух.

Пры выкарыстанні гэтай мадэлі ў дачыненні да нашых нацыянальных рухаў не цяжка ўбачыць адну істотную розніцу. Чэшская этнічная група, ці, дакладней, маладыя адукаваныя людзі, якія яе прадстаўлялі, вельмі рана пачалі ўспрымаць стан дыглосіі і ўласную моўную непаўнавартасць як несправядлівасць. Ужо на рубяжы 18 – 19 ст. яны пачалі арыентавацца на чэшскую моўную эмансіпацыю, г.зн. на стварэнне літаратурнай чэшскай мовы (H-language). Лагічным наступствам гэтага стала барацьба за чэшскую моўную праграму. У параўнанні з чэхамі ў

прадстаўнікоў беларускага этнасу доўгі час не ўзнікала праблемы з дру-
гарадным становішчам сваёй мовы, бо яна ўспрымалася ў якасці скла-
довай уласнага прыгоннага або залежнага стану. Інтэнсіфікацыя
адносінаў з расейскімі адміністрацыйнымі органамі адбывалася
павольна і па прычыне моўнай блізкасці не стварала такіх
камунікацыйных бар’ераў як у Габсбургскай манархіі. Сацыяльная і
палітычная ситуацыя абумовіла з’яўленне беларускай інтэлігенцыі толькі
на рубяжы 19 – 20 ст. Такім чынам, у беларускім выпадку рэакцыя на
мадэрнізацыю быў хутчэй білінгвізм, чым эманcіпацыя ўласнай Н-
language.

Мэтаю дадзенага артыкула не з’яўлялася спроба агульнаеўрапейс-
кага парадынальнага аналізу ролі сацыяльнай камунікацыі. Яе інтэнсіў-
насць у пэўных абставінах, безумоўна, з’яўлялася асноўнай умовай
поспеху нацыянальнай агітацыі, а значыць і поспеху ў фармаванні су-
часнай нацыі. Тым не менш яе нельга лічыць адзінай перадумовай і
прычынай працэсаў фармавання нацыі. Нельга таксама ўстанавіць і
даказаць прямую залежнасць паміж інтэнсіфікацыяй сацыяльнай каму-
нікацыі і хуткасцю поспеху нацыянальнай агітацыі. Інтэнсіўная камуні-
кацыя пры пэўных умовах магла, наадварот, паспрыяць асіміляцыі.

Калі мы хочам зразумець пачатак нацыянальнай агітацыі і шукаем
матывы, якія прывялі піянеру нацыянальнага руху да дзеяніасці ў пэў-
ным накірунку, то нам нельга абмажкоўвацца толькі фактарамі камуніка-
цыі. Пар аўнанне пачатку фазы нацыянальнай агітацыі ў іншых еўра-
пейскіх рухах прымушае ўлічваць таксама іншыя фактары, якія мы мож-
жам коратка ахарактарызаваць.

1. Перш за ўсё, гэта ідэалагічная спадчына хрысціянства і Асветні-
цтва, а менавіта ідэя “абранага народу”, гісторыя Вавілонскай вежы, ба-
рацьба ўждзейскай “нацыі” з ворагамі.

2. Асветніцкая ідэя рэгіональнага патрыятызму, пад якім разумелася
адказнасць адукаванага чалавека за жыццёвыя ўмовы народу, які жыве
на яго роднай зямлі. Наступствам гэтай ідэі быў абавязак працаўца дзе-
ля паляпшэння адукцыі і ўзроўню жыцця гэтага народу.

3. Яшчэ больш важнай спадчынай Асветніцтва з’яўлялася перака-
нанне ў тым, што ўсе людзі роўныя і адмова ад феадальных прывілеяў,
якая праявілася спачатку ў сферы прававых нормаў (зборнікі законаў), а
позней у патрабаванні роўных магчымасцяў.

4. Самое Асветніцтва, аднак, было толькі складовай больш шыро-
кага працэсу мадэрнізацыі, у выніку якога быў падвергнутыя крытыцы
традицыйныя каштоўнасці і выказаныя сумненне ў легітымнасці іх існа-

вання, парушаныя патрыманіяльныя і патрыярхальныя адносіны, якія дакладна вызначалі ідэнтычнасць і месца кожнага чалавека ў грамадстве. Адбываўся частковы, а іншым разам поўны распад традыцыйнай сістэмы каштоўнасцяў, што вяло да крэзісу існуючай ідэнтычнасці.

5. Гэтую дэстабілізацыю ўсведамлялі перш за ўсё людзі з акадэмічнай адпуканыяй. У выпадку, калі сярод іх аказваліся прадстаўнікі плебейскіх колаў этнічнай групы, г.зн. неасімільянія прадстаўнікі чэшскага або беларускага этнасу, то адбываліся пошукі новай ідэнтычнасці і шырылася ўяўленне пра тое, што іх этнічная група ўтварае або павінна ўтварыць НАЦЫЮ. Апошняя, як яны даведваліся, з'яўлялася каштоўнасцю самой па сабе і, адначасна, адвечнай супольнасцю, дзеля якой трэба фармаваць новую або рэфармаваць старую сістэму каштоўнасцяў. Ад гэтага пазнання заставаўся толькі адзін крок да пераканання, што гэтыя веды неабходна данесці да іншых прадстаўнікоў групы, якія належаць да нацыянальнай супольнасці, што гэтая прыналежнасць узвялічвае іх, але адначасна абавязвае працаваць дзеля добра іншых.

Тым не менш, прыняцце рашэння пра пачатак агітацыі, як вядома, само па сабе не было гарантый піспеху нацыянальнага руху. Нацыянальная ідэнтычнасць павінна была пранікнуць у масы, і менавіта тут галоўную ролю адыгрывала сацыяльная камунікацыя, якой мы ўдзялілі асноўную ўвагу. Пры гэтым неабходна ўлічваць, што для прыняцця “сігналаў” з патрыятычных цэнтраў вельмі важнай з'яўлялася яшчэ адна перадумова: існаванне моцнага нацыянальнага канфлікту, які падзяляў два розныя этнасу і мог быць “перакладзены” на мову нацыянальных інтарэсаў. Якраз нацыянальна аформленая супярэчнасць альбо, дакладней, спалучэнне некалькіх істотных нацыянальных супярэчнасцяў, было важным фактарам чэшскай нацыянальнай мабілізацыі і спрыяла піспеху нацыянальнай агітацыі. Уяўляецца, што на тэрыторыі Беларусі нават на рубяжы 20 ст. нацыянальная супярэчнасці не былі занадта вострымі.

Аднак адной інтэнсіўнасці сацыяльнай камунікацыі разам з нацыянальнымі супярэчнасцямі ўсё ж такі было недастаткова для фармавання нацыянальнай супольнасці. Наступнай перадумовай з'яўлялася магчымасць сацыяльнага росту пра прадстаўнікоў этнічнай групы. Такая магчымасць была, як здаецца, большай для чэхаў на парозе 19 ст., чым для беларусаў на пачатку 20 ст.

Кожная канцепцыя нацыі павінна была быць яснай і зразумелай. Гэта лягчэй дасягалася там, дзе падчас папярэдняй навуковай дзейнасці (фаза “A”) пэўная моўная норма была кадыфііравана ў якасці “нацыянальнай”, пэўная інфармацыя стала асновай для канструйавання нацыянальнага мінулага, а пэўная тэрыторыя была вызначана ў якасці “нацы-

янальнай” і быў створаны канон літаратурнай традыцыі. Усяму гэтаму цалкам адпавядала фаза “А” ў чэшскім нацыянальным руху. І гэта адбылося не столькі дзякуючы высокаму ўзроўню навукоўцаў, колькі таму, што мінуўшчына і тагачаснасць чэшскага этнасу прадставіла для гэтага вялікую колькасць матэрыялаў (літаратурана чэшскай мове, рэшткідзяржайнасці, сталіца ды інш.). Я не могу ўзяць на сябе смеласць падобным чынам ахарактарызаваць фазу “А” ў беларускім руху і яе ролю ў самавызначэнні нацыі.

Апошняй, але тым не менш, вельмі значнай перадумовай поспеху або няўдачи нацыянальнай агітацыі з’яўляўся “знешні фактар”, а менавіта палітычны ўмовы Імперыі, на тэрыторыі якой адбываўся нацыянальны рух, зневаженіе ўплывы, інспірацыі і ўзоры. Палітычны прыгнёт быў хараکтэрны для фазы “Б” абодвух нацыянальных рухаў, аднак істотным адрозненнем было тое, што Аўстрыйская імперыя не адмаўляла існавання чэшскага этнасу і цярпіма ставілася да моўнай і культурнай дзеянасці прадстаўнікоў чэшскага руху, хоць не падтрымлівала яго палітыцы і стварэння арганізацыйнай структуры. У беларускім выпадку ўсё было інакш. Зневаженая інспірацыя, “трансляцыя” ідэі ў абодвух выпадках быў абцяжараныя, тым не менш, можна ў якасці гіпотэзы спявяджаць, што ў дадзеным выпадку сітуацыя ў Рэсеі пачатку 20 ст. была больш спрыяльная для “культурнай трансляцыі”, чым у Аўстрый напачатку 19 ст. Да гэтага кантэксту, безумоўна, належала інспірацыя і маральна падтрымка, якую беларускія патрыёты маглі атрымліваць з чэшскага і не толькі з чэшскага асяродкаў. Аднак гэта тэма ўжо іншага даследавання.

Заўвагі

Як ужо адзначалася, мэтаю дадзенага артыкула не з’яўляецца ўстаноўленне новых фактаў з гісторыі чэшскага або беларускага нацыянальных рухаў. Сэнс артыкула ў пастановыцы пытанняў і пошуку адказаў, а таксама ў выкaryстанні параўнальнага падыходу. Менавіта таму я не даю бібліографічных спасылак, а абмяжоўваюся толькі спісам прац, на якія абапіраўся. Тэарэтычная канцепцыя заснаваная на падыходах, якія я ўжо апісаў (гл. “Das Europa der Nationen. Die moderne Nationsbildung im europäischen Vergleich”(Göttingen, 2005) і “Maie narody Европу” (Wrocław, 2002). У дадзеных працах прыводзяцца спасылкі на іншую навуковую літаратуру па праблематыцы фармавання нацыі і нацыяналізму, якая згадвалася ў тэксце.

- Па праблематыцы беларускага нацыянальнага руху, спецыялістам па якому я сябе не лічу, выкарыстоўваліся:
1. Вяржнер M. Pript-Polessie. Petermanns Mitteilungen. Ergänzungsheft 237. Gotha, 1939;
 2. Beyrau D., Lindner R. (ed.). Handbuch der Geschichte Weißrusslands. Göttingen, 2001;
 3. Довнар-Запольскій М.В. Народное хозяйство Белоруссии 1861 – 1914 гг. Минск, 1926;
 4. Lindner R. Historiker und Herrschaft. Nationsbildung und Geschichtspolitik in Weißrussland im 19. und 20. Jahrhundert. München, 1999;
 5. Radzik R. Mirkady zborowosci etnicznej a wspanoty narodowej. Biaiorusini na tle przemian narodowych w Europie Niedokow-Wschodniej XIX stulecia. Lublin, 2000;
 6. Smith A.D. National Identity. Penguin Books, 1991;
 7. Терешкович П.В. Этническая история Беларуси XIX – начала XX в. В контексте Центрально-Восточной Европы. Минск, 2004;
 8. Tomaszewski J. Z dziejów Polesia 1921-1939. Warszawa, 1963;
 9. Vakar N.P. Belorussia. The Making of a Nation. Cambridge, 1956;
 10. Wasilewski L. Die nationalen und kulturellen Verhältnisse im sogennannten Westrussland. Wien, 1915;
- Па праблематыцы чэшскага нацыянальнага руху прывяду толькі найноўшыя даследаванні і працы на замежных мовах:
11. le Caine Agnew H. Origins of the Czech National Renaissance. Pittsburgh, 1993;
 12. Hroch M. Na prahu národní existence. Touha a skutečnost. Praha, 1999;
 13. Košalka J. Tschechen im Habsburgerreich und in Europa. Wien, 1991;
 14. Lnmplníkovb J. Ieský země v době předválečné 1792-1848. Praha, 1999;
 15. Petrőt J. (ed.). Roibky ieskýho národného obrozenia 1770-1791. Praha, 1990;
 16. Žltář J. Obezšetná elita. Ieská společnost mezi tradicí a revolucí. Praha, 2005;
 17. Trapl M. Ieský národné obrozenie na Morave v dobe předválečné a v revolučních letech 1848-1849. Brno, 1977;
 18. Urban O. Die tschechische Gesellschaft 1848-1914. Wien, 1994;
 19. Těž. Kapitalismus a ieská společnost. Praha, 2003 (2 vyd.).

Ліпень 2006 г.